

Таким образом, эффективная реализация права молодежи на образование, определяющая ее жизненные перспективы, во многом зависит от системы образования и ее правового регулирования.

В.В. Каляда

БДУ (Мінск)

ІНФАРМАЦЫЙНА-ВЫВЯДОЎЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ РОТМІСТРАЎ НАЁМНЫХ АТРАДАЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў XVI СТ. АДНОСНА МАСКОЎСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ

На працягу XVI ст. у Вялікім княстве Літоўскім пашыраеца сфера выкарыстання наёмнікаў, прычым акрамя выканання чиста баявых задач (удзел у баявых дзеяннях), наёмныя жаўнеры прыцягваюцца да выканання іншых функцый: нясення вартавой, абложнай і памежнай службаў на ўкраінных замках, выкананне паліцыйных функцый, а таксама інфармацыйна-вывядоўчай дзейнасці. Адносна вывядоўчай дзейнасці ротмістраў наёмных ротаў задачы ставіліся даволі шырокія — ад правядзення вайскова-інжынернай разведкі і выканання функцый польнай старожы, да агентурнай працы з насельніцтвам, здабычы языка і глыбіннай разведкі па тылах непрыяцеля, якая часта сумяшчалася з дыверсійнымі рэйдамі.

У гэтых перыяд знешняя пагроза мела месца не толькі з боку татараў, але і з боку Маскоўскай дзяржавы, якая праводзіла даволі агрэсіўную палітыку адносна Вялікага княства Літоўскага і высоўвала неабгрунтаваныя тэрэтарыяльныя прэтэнзіі.

Вайскова-інжынерная разведка заключалася ў пошуках стратэгічна выгодных месцаў для збудавання ўмацаванняў, якія б перашкаджалі камунікацыям праціўніка і дазвалялі замацаваць контроль над тэрыторыяй, прылеглай літвінскаму войску. Так, ротмістр князь Вішнявецкі дакладаў гетману дворнаму Раману Сангушку аб tym, што замак на Туроўлі „если бы был забудован, тогда на великой перешкоде был бы Полоцку, а Ула без всякое трудности была бы наша”. З мэтай умацавання бяспекі часта і самі ротмістры кіравалі збудаваннем належных умацаванняў. Нават у tym выпадку, калі на гэтых момант літвіны і не мелі намеру будаваць умацаванні з прычыны недахопу матэрыяльных сродкаў і людзей, правядзенне актыўнай ваенна-інжынернай разведкі дазваляла у неабходны час выслаць вайсковыя аршакі на стратэгічна важкія месцы і tym самым перашкодзіць непрыяцелю заняць гэтую тэрыторыю.

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.⁷³

BSEU. Belarus State Economic University. Library.

<http://www.bseu.by> elib@bseu.by

Патрэбна звярнуць увагу, што маскоўскія войскі таксама не марнавалі час і са свайго боку праводзілі актыўную вайскова-інжынерную разведку. Напрыклад, віцебскі ваявода Станіслаў Пац паведамляў кіраўніцтву ВКЛ, што ягоныя шпегі атрымалі інфармацыю аб тым, што “иж Москва огледали копца, вроциншом Городка, который городок есть село на границы Витебской и Озерицкой и тамъ запевне и в борзде замокъ будовати хочутъ”. Вайсковае камандаванне ВКЛ добра разумела ўсю небяспеку гэтай непрыяцельскай ініцыятывы. Станіслаў Пац піша “иж тот копец, кгдыбы был от Москвы забудован, тогды на великой переказе Витебску есть”. Гетман найвышэйшы Рыгор Хадкевіч у адказ на гэтае паведамленне аддаў загад: “жебы Его Милость козаками тамошними, Витебскими и дворомъ своим и теж земяны тамошними того с пилностью постэрегал, жебы того копъца (каля сяла Гарадок) Москва не убегла и не забудовала, абы того боронил и будовати не допуштал”.

Ускосна аб тым, што ў ававязкі ротмістраў наёмных ротаў уваходзіла ажыццяўленне вывядоўчай дзейнасці сведчыць і ліст гетмана Рыгора Хадкевіча ад 2 сакавіка 1567 г. Гэтым лістом Хадкевіч інфармуе ваяводаў, кашталянаў, старастаў і ротмістраў памежных замкаў аб тым, што ён выправіў на памежжа гетмана дворнага Рамана Сангушка, які павінен ахоўваць дзяржаўную мяжу ад нападу непрыяцеля. Усе яны атрымліваюць інструкцыі наконт падпрацдавання гетману дворнаму. Звяртаем увагу, што загад гетмана “ижбы Ваша Мілость (адрасаты) о всякихъ вестяхъ, которые бы зъ стороны неприятельское и з заграниця ку Вашей Милости доходили жебы князю воеводе Браславъскому (Раману Сангушку) о всемъ томъ справу и ведомстъ чинили”, пераклікаецца з ававязкамі ротмістраў, прынятymі на сябе прысягай. Цікавым з'яўляецца той факт, што цэлы шэраг памежных ураднікаў адначасова займае і пасады “ротмістраў гаспадарскіх”. Так, сумяшчаюць гэтыя пасады стараста Аршанска Філон Кміта, пан Баркулаб Корсак, стараста Дзіненскі, дзяржаўца Вароніцкі і Новадворскі пан Анікей Корсак і інш.

Асобнай і вельмі важнай задачай ротмістраў наёмных ротаў было правядзенне акций па здабыванию “языка”. Ротмістр Марцін Яцыніч паведамляў аб тым, што літвіны-жаўнеры неаднаразова выпраўляліся па языкоў. Звычайна атрад, які павінен быў здабыць языка, высылаўся на камунікацыі непрыяцеля, дзе пільнаваў адпаведнага моманту, каб напасці на адзінокага жаўнера альбо неўлікі аршак і захапіць іх у палон. Неабходная інфармацыя магла здабывацца вайскоўцамі і шляхам адпаведнай працы з мясцовым насельніцтвам.

Разведвальная інфармацыя дабывалася і шляхам допыту палонных. З аналізу дакументальна-прававога матэрыялу бачна, што ў тым выпадку, калі падначаленая ротмістра пад час бою здабывалі палонных, апошніх павінны

былі належным чынам дапытадаць. Як правіла, кіраваў допытам старэйшы афіцэр вайсковага адзелу, менавіта тая асоба, ад якой залежала прыняцце ключавых рашэнняў. Пасля доныту налонны, у вышадку, калі гэта было магчымы і мэтазгодна, накіроўваўся да вышэйшага камандавання, часам разам з пісьмовымі вынікамі дапыту. У лісце ад 28 верасня 1567 г. Рыгор Хадкевіч інструктуе гетмана дворнага Рамана Сангушку, аб асаблівасцях дапыту перабежчыкаў і ўласных шпегаў. Так, ён загадвае пытадаць перш за ўсё аб тым, хто з маскоўскіх ваяводаў з'яўляецца галоўным над войскам. Інфармацыя аб тым, хто ачольвае войска, пасады і знатнасці гэтай асобы, давала прыкладнае ўяўленне аб магчымым памеры ўзначальваемага ёю войска.

Такім чынам, можна зрабіць агульны вывод, што выкананне інфармацыйна-вывядоўчай (разведвальнай) дзейнасці ўваходзіла ў непасрэдныя абавязкі ротмістраў наёмных ротаў як у мірным часе пры выкананні польнай старожы і ахове дзяржаўнай мяжы, так і ў ваенны час.

Л.Б. Кокорина, О.И. Рубіна
БГЭУ (Мінск)

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ НИКОСА ПУЛАНЗАСА

Никос Пуланзас (1936–1979) — известный философ, социолог, общественный деятель Франции и Греции. Со студенческих лет увлекался философскими проблемами социализма, марксизма. За участие в молодежном социалистическом движении был подвергнут репрессиям. В 1968 г. опубликовал книгу “Политическая власть и социальные классы капиталистического государства”, принесшую ему широкую известность и переведенную на многие языки мира. В своем труде Н.Пуланзас критикует и тоталитарное государство Востока, и “авторитарный этатизм” западных стран. Разрабатывая проблематику классов и классовой борьбы, он постепенно отходит от ортодоксального марксизма и эволюционирует к левому еврокоммунизму. Вся жизнь и творчество Пуланзаса были посвящены обновлению теоретических основ левого движения, поиску демократического пути к “другому” социализму. Политическим завещанием философа стали слова: “Или социализм будет демократическим, или его не будет совсем”.

В известной работе «Государственная власть и социализм» (1978) Н.Пуланзас утверждает, что мы все «тесно окружены государством, чья максимально детализированная практика демонстрирует его связь с конкретными и

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.^o

BSEU. Belarus State Economic University. Library.

<http://www.bseu.by> elib@bseu.by